

*мифического Цмока отпразднуют 18 августа в Лепеле («СБ» 16.08.2018). Зафиксированы случаи употребления названий наград: Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегурова награждена орденом Франциска Скорины («СБ» 16.08.2018).*

Языковой портрет западного региона на примере Гродненской области представлен многочисленными географическими названиями, также встречаются названия праздников и прецедентные тексты. В следующем примере используется и название географического объекта, и название праздника: *Лучший торт-медовик и «сладкий» концерт – в Кореличском районе устроят «Мядовы фэст»* («ВГ» 14.08.2018). Обращение к прецедентным текстам также характерно для культуры западного региона, особенно при наличии его трансформации: *Медовые реки, цветочные берега и болотный футбол – как провести выходные в Гродно и области* («ВГ» 10.08.2018). Известная цитата из народной сказки «молочные речи, кисельные берега» здесь превратилась в «медовые реки, цветочные берега». Изредка в заголовках «Вечернего Гродно» встречается безэквивалентная лексика, например *сбитень: Расскажут о целебных свойствах трав и научат готовить сбитень – в Слонимском районе угостят мёдом и чаем* («ВГ» 09.08.2018).

Таким образом, языковые портреты центрального и западного регионов Беларуси имеют разную наполненность. Для центрального региона свойственны такие компоненты языкового портрета, как имена персон и названия организаций, а для западного – географические названия, названия праздников и прецедентные тексты.

**В. Д. Сіняк (г. Мінск)**

## СТРУКТУРНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ ТЭМПАРАЛЬНАСЦІ Ў ТЭКСТАХ ГАДАВОЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦІ БЕЛАРУСКІХ, РАСІЙСКІХ і НЯМЕЦКІХ ФІНАНСАВЫХ УСТАНОЎ

Моўныя сродкі перадачы ідэі тэмпаральнасці прадстаўляюць сабой упараткованую структуру і рэпрэзентуюцца часавымі формамі як носьбітамі пэўнага часавага перыяду і лексічнымі паказчыкамі як удакладняючымі элементамі ці асноўнымі вызначальнымі маніфестантамі тэмпаральнасці. Раскладіфікаваўшы азначаныя сродкі па часавай восі і прыняўшы ва ўвагу лінгвакультаралагічныя асаблівасці тэктаў беларускіх, расійскіх і нямецкіх фінансавых устаноў, можна адзначыць, што структура часавасці абнаружвае варыяцыі адзінкавага выкарыстання, тыповага толькі для адной выбаркі ці агульнасці ўжывання, што заходзіць выражэнне ў трох тэкставых выбарках.

Колькасная размеркаванасць аформілася дамінаваннем аднатэкставых варыянтаў і складае 47 %. Перавага адзінкавых варыяцый выводзіць заканамернасць, згодна з якой часавыя лексічныя паказчыкі выступаюць

своеасаблівымі маркерамі і атаясамліваюць часавы перыяд з пазіцыі ўнікальных структурных утварэнняў. Азначаным рысам адпавядаюць мінуласць тэкстаў справаздач беларускіх і расійскіх фінансавых устаноў, сучаснасць і будучыня тэкстаў нямецкіх і расійскіх устаноў. Так, у справаздачах беларускіх фінансавых устаноў “унікальнасць” мінульых падзей атаясамліваецца з прыслоўямі ( $Vf+Adv$ ), найменнямі года ў спалучэнні з прыметнікамі ( $Vf+Ny+Adj$ ), найменнямі года. Прадстаўленыя структуры надаюць загадзя вызначанай форме часавасці, прадстаўленай тэмпаральнымі формамі і вызначанымі лексемамі найменняў года, дадатковыя адценні, якія ствараюць уражанне не толькі мінуласці, але і выводзяць яе ў часавую бясконцасць, неабмежаванасць. Тэксты расійскіх фінансавых устаноў маркіруюць мінуласць падобнага спалучэннямі прыметніка і прыслоўя ( $Vf+Adj+Adv$ ), найменнем года, прыметніка і прыслоўя ( $Vf+Ny+Adj+Adv$ ) ці прыслоўем ( $Vf+N+Adv$ ).

Формы цяперашняга часу з функцыямі будучага ў тэкстах нямецкіх справаздач маркіраваны спалучэннямі найменнямі пары года ( $Vf+Nty$ ). У тэкстах расійскіх фінансавых устаноў увага сфакусавана на найменні дакладнай датаванасці ( $Vf+Nd$ ), спалучэннях абстрактнай ( $Vf+Wga$ ) і дакладнай футуральнайасці ( $Vf+Wgk$ ), спалучэннях найменняў дакладнай датаванасці і прыметніка ( $Vf+Nd+Adj$ ).

Цяперашні актуальны маркіраваны прыслоўем і прыметнікам ( $Vf+Adv+Adj$ ), прыслоўем і прыслоўем ( $Vf+Adv+Adv$ ).

Будучыня тэкстаў нямецкіх справаздач адзначана найменнямі месяца ( $Vf+Nm$ ). Аднайменная часавая форма ў тэкстах расійскіх фінансавых устаноў прадстаўлена лексемай “час” ( $Vf+Nt$ ). Пасродкам дадзеных варыяцый з каляндарным часам ствараецца ўражанне дакладнасці, вызначанасці.

На долю агульных структур прыпадае 39%. Супадзенні ў трох тэкстах сведчаць пра ўсеагульнасць тэмпаральнага прадстаўлення, якое азначаеца атаясамліваннем мінуласці з тэмпаральнымі назоўнікамі дакладнай датаванасці ( $Vf+Nd$ ); назваў месяца ( $Vf+Nm$ ); года ( $Vf+Ny$ ); пары ( $Vf+Nty$ ) года. Сучаснасць прадстаўлена больш разнастайна і маркіравана як назоўнікамі ( $Vf+Ny; Vf+Nm$ ), так і групай прыметнікаў ( $Vf+Adj$ ), прыслоўяў ( $Vf+Adv$ ). Тэмпаральная азначэнні, адвербіальныя лексемы і назоўнікі каляндарнага часу непасрэдна карэлююць з разнавіднасцямі часавай формы і выступаюць у некалькіх ракурсах. Па-першае, для актуалізацыі імгненнасці з выкарыстаннем як асобна ўзятых адзінак, так і цэлых спалучэнняў выкарыстоўваюцца адпаведныя прыслоўі. Па-другое, для выражэння пашыранага цяперашняга і актуалізацыі тэматычнай накіраванасці тэкстаў ужываюцца прыметнікі. Па-трэцяе, для выражэння цяперашняга з функцыямі прошлага прызначаны найменні каляндарнага часу.

Структурныя варыяцыі карэлююць з часавай формай з пазіцыі абстрактнасці ці наадварот канкрэтазаванасці. Гэта акалічнасць звязана з tym, што для гіпатэтычнай і імавернаснай формы будучага часу, tym не

менш, прысутна ўстанаўленне канкрэтных часавых меж для здзяйснення ці ажыццяўлення запланаваных падзеяў. Найменні года (Vf+Ny) выступаюць пры гэтым неабходнымі актуалізатарамі ўдакладнення, дэталізацыі і надання будучыні большай ступені дакладнасці. Тая самая заканамернасць праследваецца і з тэмпаральнымі азначэннямі (Vf+Adj), прыслоўямі (Vf+Adv). З дапамогай лексічных паказыкаў падобнага плана будучыня набывае рысы агляднасці, вызначанасці, яснасці. Адзначым, аднак, што адвербіяльным лексемам прысутна дадатковая, прама процілеглая функцыя, якая заключаецца ў абстрагаванасці ад дакладнасці (Vf+Adva) і павелічэнні ступені мадальнасці часавай формы.

Такім чынам, структурная прадстаўленасць тэмпаральнасці ў тэкстах спрабаздач адрозніваецца непарыўнай сувяззю часавых форм і лексічных паказыкаў з адпаведным вызначэннем заканамернасцей, падабенстваў і адрозненняў.

**О. М. Стасенка (г. Сумы)**

### ПРЕЦЕНДЕНТНОСТЬ ОБРАЗА СОРОКИ В ФОЛЬКЛОРЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Базовыми репрезентантами русской языковой ментальности являются произведения устного народного творчества. В фольклоре в колоритных образах отражены различные стороны жизни народа, позволяющие соединить в живую цепь поколения людей в течение многих веков. Именно этим ценные для нас такие народные творения, которые передавались из уст в уста и стояли у истоков зарождения языка. Мировосприятие, представления об окружающем мире и его понимание, культурные традиции, глубинная народная мудрость и многое другое, что заложено в народных произведениях, представляет необычайную ценность для исследований в различных лингвистических сферах.

Выбор образа *сороки* был отнюдь не случайным. Наши предки черпали свое вдохновение в природе и ими было тонко подмечено, как заботливо она относится к своему потомству, к обустройству гнезда, которое выглядит чистым и опрятным. Эти характеристики подтверждены многими современными этнографами (С. Лебедев, Д. Константинов и др.). Тщательная забота птицы о своем гнезде и потомстве позволила фольклору создать ее образ как домовитой, заботливой хозяйки.

Яркое оперенье и характерное поведение птицы не могло не оставить отпечатка в народной литературе. Ареал распространения этого вида птиц очень широк и каждый народ относится к ней по-разному. Если у европейцев к сороке весьма негативное отношение, то в Китае она является символом счастья. Среди славянских народов чаще бытовало довольно положительное мнение об этой представительнице семейства пернатых, несмотря на ее